

## *Медыятэкст як катализатор моўных тэндэнций і заканамернасцей*

ВІКТАР І. ГЎЧАНКАЎ  
(Мінск)

Моўная сітуацыя Беларусі (лінгвагеаграфічнае адзінства ідыёмаў) вызна- чаецца наяўнасцю дыгласіі, што склалася гістарычна. Рэспубліканскія СМІ наглядна адлюстроўваюць функцыянованне роднай і рускай мовы на тэрыторыі нашай краіны. Такое становішча спрабуја спараджае шмат пра- блем, у вырашэнні якіх удзельнічаюць дзяржаўныя структуры, навуковыя і грамадскія арганізацыі, вучоныя і пісьменнікі, журналісты. Адзінства поглядаў на гэту праблему існуе – дзяржаўнае двухмоўе не з'яўляеца „гістарычнай раскошай”, а „адказным абавязкам”. Ваstryню пастаўленых гісторыяй пытанняў беларускае грамадства адчувае гэтак даўно, роўна як беларус шукае шляхі свайго самавызначэння. Дыгласія як функцыянованне разнавіднасцей адной і той жа мовы (проціпастаўленасць „высокага” і „нізкага”, напрыклад, сусідаванне старарускай і царкоўнаславянскай моў, што прывяло да кніжна-пісьмовой традыцыі фарміравання літаратурнай мовы; суржыка і літаратурнай формы ўкраінскай мовы; трасянкі і існа- ванне дзвюх – рускай і беларускай – літаратурных форм зносін у нашай краіне) можа спараджаць так званую ўнутрымоўную інтэрферэнцыю, калі элементы адной формы, напрыклад, суржыка ці трасянкі, пранікаюць у літаратурныя мовы. Сродкі масавай інфармацыі, мова якіх па сваім прызначэнні павінна быць апрацаванай і з'яўляцца функцыянальнай раз- навіднасцю публіцыстычнага стылю, актыўна ўдзельнічаюць у фарміра- ванні разумова-маўленчай дзейнасці грамадства, асабліва гэта стала адчу- вальным у ІТ-эпоху. Інтэрферэнцыя як актыўны рухавік моўных контактаў і вынік узаемапранікненняў на фанетычным, семантычным, граматычным,

стылістичным, а таксама ўнутрымоўным узроўнях прыводзіць да не-зайважных на першы погляд сістэмных зрухаў у мове – да ізамарфізму як невыпадковага падабенства не толькі асобных элементаў, а і ўсёй білінгвіяльнай сістэмы.

Сучасная беларуская літаратурная мова не мела прамой пераемнасці са старабеларускай (па рускіх крыніцах – заходніярусакай) мовай, якая функцыянуала ў якасці афіцыйнай у Вялікім Княстве Літоўскім ў XIII–XVII стст. Апошняя была выцеснена польскай мовай, у выніку чаго ўзнік часавы разрыв паміж старабеларускай і новай беларускай літаратурнымі мовамі. Сёння слушна заўважаецца: новая беларуская літаратурная мова ўзнікае на іншай аснове, якая не дазваляе разглядаць яе развіццё ад старабеларускай як непарыўны працэс. Асноўным формаўтваральнym фактарам беларускай літаратурнай мовы можна лічыць узвышэнне статусу народнай мовы да ўзроўню літаратурнай. Гэтым яна супрацьпастаўлялася старабеларускай мове, якая была сферміравана ў рэчышчы царкоўнаславянскай традыцыі. Новая беларуская літаратурная мова на пачатку свайго развіцця адчувае істотны польскі ўплыў, значная колькасць яе носьбітаў была звязана з польскай культурай і з каталіцтвам. Даволі паказальнай з гэтага гледжання выглядае дыскусія 1909 года паміж „часопісам для народа” „Крестьянинъ” і „Нашай Нівай”. У артыкулах *Самоучитель польского языка* (Бѣлоруссъ 1909), *Нашей Ніве* (Божелко 1909b), *Паны обидѣлись* (Пугачевъ 1909), *О книжномъ бѣлорусскомъ языке* (Божелко 1909a) і інш. выданне Віленскага таварыства „Крестьянинъ” выступае катэгарычна супраць нават самога паняцця беларускай літаратурнай мовы і выказвае сваю пазіцыю наступным чынам: „Мы всегда считали эту затѣю нелѣпой и видѣли въ ней только уловку польскихъ патріотовъ постепенно прививать нашему сельскому населенію польской языкъ” (*Отъ редакціи* 1909). „Тая акаличнасць, – пісаў аўтар названага выдання Цярэнцій Бажэлка, – што розныя польскія таварысты і арганізацыі звычайна выражаютъ жаданне распаўсюдзіць асвету сярод палякаў, маларосаў і беларусаў на роднай мове кожнай народнасці (акрамя, рускай, канечне), як нельга лепш паказвае, што кніжная беларуская мова не толькі не ўяўляе нечага супраціўнага паланізатарскай дзеянасці палякаў, але яна яшчэ ім на карысць, асабліва ў той арфаграфічнай пастаноўцы, у якой яна з’яўляецца цяпер” (Божелко „Крестьянинъ”, № 38–39, 14.11.1909). Барацьба думак працякала ў з’едлівай, часам, абражальний форме.

*Медыятэкт як каталізатор моўных тэндэнций і заканамернасцей*  
ВІКТАР І. ІЎЧАНКАЎ

На сучасным этапе ва ўмовах функцыяновання дзвюх блізкароднасных моў інтэрферэнцыя стала пашыранай з'явай у рускамоўных беларускіх выданнях, праяўленне якой зніжае маўленчую культуру. Укаранёны ў да-следчую практику функцыянальны аспект разгляду моўных фактаў зрабіўмагчымым выявіць „паводзіны” жывога слова і адмежаваць у яго выкарыстанні ненарматыўнае, памылковае. Нарматыўнасць мовы заўсёды была паказчыкам яе развіцця, духоўнай культуры нацыі.

Норма фарміруеца ў выніку сацыяльна-гістарычнага адбору з сусінучых слоў і форм, якія зафіксаваны ў моўнай плыні, больш распаўсюджаных, агульнапрынятых. Яны і павінны мацаваць фундамент нацыянальнай літаратурнай мовы. Вядома, што норме харектэрна сістэмнасць і глыбокая сувязь са структурай мовы. Мова ж – з'ява дынамічная, і гэта не можа не адбіцца на стабільнасці, гістарычнай абумоўленасці нормы. Вонкавыя фактары (экстраплінгвістычны ўплыў) і чыста моўныя заканамернасці, тэндэнцыі развіцця фанетычнай, лексічнай, граматычнай сістэм вызна-чаюць змены літаратурнай нормы.

Канец ХХ ст. быў азnamенаваны якаснымі зменамі яе ў бок дэмакра-тызацыі. Сёння становіца надзвычай важным правядзенне актыўна грама-тычных інтэрпрэтацый ужывання форм слова і высвяtleнне яго лексічнай правамернасці. Публістычны тэкст дае простору для адшліфоўкі мовы, апрацоўкі стылістычнай маркіраванасці слова. Мяніеца накіраванасць медыятэксту, трансфармующа камунікатыўныя ўстаноўкі журналіста. Ха-рактэрнай рысай сучаснай вербалістыкі становіца стылістыка думак, меркаванняў, што дыктуеца ўкараненнем ў маўленчую дзейнасць IT-па-токаў. Адсюль завостраная палемічнасць, высокая ступень ацэначнасці і дыялагічнасці, у чым рэалізуеца так званы персуазіўны аспект. Уцяг-ненне чытача ў публічны дыялог атрактыўнасць газетнай мовы адбіваеца на ўсёй структуры газетнага тэксту і на сінтаксічных структурах яго пабудовы. Сэнс гэтых змен наглядаеца ва ўзмацненні інфармацыйнай накіраванасці загалоўкаў медыятэкстаў.

Мяніеца таксама роля і кампазіцыйная рэлевантнасць частак газетнага тэксту: асноўай часткі, загалоўка і падзагалоўка. Апошнія актуалізуюць, камунікатыўна развіваюць, семантычна ідэнтыфікуюць інфармацыю, пада-дзеную ў загалоўку: „**Купляйце беларускае!** Сучасная касметалогія па-трабуе ад стваральнікаў касметычных прэпаратараў «рэвалюцыйных» падыходаў” (Нікалаева 2002), „**Дарагія мае старыя...** Яны сустрэліся,

«размяняўшы» восьмы дзесятак. І закахаліся, як маладыя...” (Міндалёва 2002), „**Сколько стоит процент прироста?** Выговор правительству: против, воздержался?” (Потребин 2002), „**Панацея становится ядом.** Справятся ли белорусские фармацевты с нашествием «акул» мирового рынка?” (Манкевич 2002), „**Глубина сопротивления.** Взгляд на ту сторону чеченского фронта” (Майерс 2002).

Кампазіцыйная пабудова матэрыялу, у якім значнае месца адводзіцца падзагалоўку, можа стаць вызначальнай рысай манеры выдання, як, напрыклад, гэта ўласціва газэце „Рэспубліка”, тады калі „Народная газета” з нізкай частотнасцю выкарыстоўвае іх, аддаючы перавагу падводцы. Зрэдку ў апошняй камбінецца трохэлементная падача матэрыялу. Уласна канструктыўную ролю максімальнага інфармацыйнага напаўнення выконвае загаловак ў газетах „Звязда” і „СБ. Беларусь сегодня”, дзе менавіта яму адводзіцца дамінантная роля ў актуалізацыі ўвагі чытача. У цэлым заўважаецца тэндэнцыя да афармлення загалоўкаў сучасных газет прэдышкательнымі канструкцыямі, у адрозненне ад дамінавання намінатыўнага афармлення іх у мове СМИ савецкага часу.

У сінтаксісе асноўнай часткі тэксту ўзрастае колькасць мадальных і аўтарызаваных канструкцый, прычым іх колькасць даволі высокая нават у тэкстах такіх жанраў, як заметка і рэпартаж. Вядома, што мадальныя слова вызначаюць пазіцыю, пункт гледжання суб'екта на адносіны маўлення да рэчаіснасці, яны выражают пазіцыю ацэнку ў выказанай думцы або спосаб яве падачы. У такім выпадку суб'ектыўная кваліфікацыя паведамлення відавочная, таму што ў ім яўна выяўляецца хараکтар камунікатыўных мэтаў установак (сцвярджэнне – пытанне – пабуджэнне); супрацьпастаўленне па прымене ў напрамку „сцвярджэнне – адмаўленне”; градацыя значэнняў ў дыяпазоне „рэальнасць – ірэальнасць” (рэальнасць – гіпатэтычнасць/дапушчэнне – ірэальнасць); розная ступень упэўненасці адрасанта ў верагоднасці выказанай ім думкі пра рэчаіснасць. Маєм праяўленне суб'ектыўнай мадальнасці, якая рэалізуе зневеснне схаваную, імпліцитную пазіцыю журналіста, які не жадае праяўляць сваю рэакцыю на рэчаіснасць адкрыта, але на гэта паказваюць мадыфікаторы асноўнай мадальнай кваліфікацыі, ствараючы ў мадальнай іерархіі выказання кваліфікацыю „апошній інстанцы” – непрыміральны пазіцыі, як таго патрабуе карпаратыўны інтарэс выдання. У такім выпадку на перыфірыі выказання

ўзнікае імітацыя дадатковага семантычнага ядра, што стварае эффект поліпредыкатыўнасці паведамлення.

Сукупнасць мадальных і аўтарызаваных канструкций у дачыненні да мэтавых установак матэрыялу спараджае патрэбу змяніць афармленне і размеркаванне традыцыйных жанраў газетных публікацый, абвастрае пытанне аб змяшчэнні межаў паміж імі. Адсюль узрастает доля ўвагі да розных спосабаў аўтарызацыі газетнага тэксту (ад ацэначнай і мадальной лексікі да сінтаксічных канструкций абагульняльнага тыпу: „што ёсьць што, што лічыцца чым, што разглядаецца ў якасці чаго”, „што прызнаюць чым”, „што называюць чым” і г.д.) Медыятэкст сучаснасці апелюе да такіх якасцей, як іранічнасць, самаіронія, скепсіс і крытычнасць ва ўспрыманні і супастаўленні інфармацыі, нецярпімасць да катэгарычнай ацэначнасці, а таксама да здольнасці адзначаць эстэтычнае афармленне маўлення. Культывуеца разумова-маўленчая разняволенасць адрасата тэлемаўлення. Мяняеца роля суаднесенасці рускіх пісьмовага і вуснага элементаў. Так, адбываеца энергічнае пераключэнне моўнай асобы з пісьмовых тэкстаў на тэксты медыя, што гучаць з тэлеэкрана. Сучасныя спажыўцы масавага інфармацыйнага прадукту вылучаюцца ўспрымальнасцю да вобразнай катэгорызацыі рэчаіннасці, да метафорычнай структурызацыі новага ведання пра свет. Рэгулярная „трэніроўка” ўвагі да семантычнага патэнцыялу метафар, што праяўляеца ў недавыказанасці, намёку, звароце да алізіі і гульні з сумежнымі сэнсамі, прыводзіць да ўзмацнення канататыўнасці моўнай свядомасці, якая становіцца прецэнтантна арыентаванай. Названыя тэндэнцыі развіцця сучаснага публіцыстычнага твору часам набываюць выгляд рафінаванай формы падачы матэрыялаў, і не ў межах аднаго матэрыялу, а ў канцэпцыі ўсяго выдання.

Зыходзячы са спецыфікі праяўлення пазамоўнага пачатку ў публіцыстычным тэксле трэба адрозніваць кампаненты экстрапінгвістычнай карціны функцыянавання тэксту у наступным ракурсе. Тэкст можа стварацца журналістам сітуатыўна, у пэўнай сацыяльна абумоўленай сітуацыі, культураспецыфічнай у сваім праламленні на свядомасць грамадства і гісторычна адзначанай. Фактары тэкстаўтварэння і экстрапінгвістыка журналісткай дзейнасці выразным чынам люструюць камунікатыўнае лідарства стваральніка публіцыстычнага твора і разам з tym вызначаюць генезіс і анталогію яго арганізацыі. Працэс пазнання тэксту, яго вытворчасці, планавання, праектавання і разумення грунтуеца на асноўным пастулаце

медыятэкстай рэалізацыі – цесная звязанасць і замацаванасць за вербальным актам сацыяльных дзеянняў. Журналісцкі тэкст можа адпавядаць ці не адпавядаць пэўным правілам пабудовы, сістэмнасці паводзін моўнага факта ў складаным цэлым, але ён заўсёды павінен мець арсенал ключавых камунікатыўных кампазітаў, скіроўваючых яго на існасць, прызначанасць свайго існавання. Такімі камунікатыўнымі кампазітамі з'яўляюцца знешнелінгвістычныя фактары функцыянальнай накіраванасці СМІ. Будуецца даволі складаная іерархія пераўтварэння індыўідуальнага духоўнага продукта, прапанаванага праз СМІ канкрэтнымі людзьмі, у прадукт грамадскі, калектывуны.

Публіцыстычныя тэксты адразніваюцца незвычайнай шырынёй тэматыкі, яны могуць датычыцца любой проблемы, якая патрапіла ў цэнтр грамадской увагі. Гэта натуральным чынам ўплывае на журналісцкае маўленне: узімае неабходнасць уключаць спецыяльную лексіку, якая патрабуе тлумачэння, а калі і разгорнутых каментарыяў. З другога боку, шэраг тэм пастаянна знаходзяцца ў полі зроку грамадской увагі, і лексіка, якая адносіцца да гэтых тэм, набывае публіцыстычную афарбоўку. Такім чынам, наглядаем фарміраванне пластву маўленчых адзінак, характэрных для публіцыстычнага тэксту, камунікатыўная прызначанасць якога спрыяе канструяванню своеасаблівага тэзаўзруса. Апошні вызначаецца не жанрава і не функцыянальна, а сацыяльной абумоўленасцю камунікацыі, якая становіцца важным механізмам станаўлення індыўіда як сацыяльной асобы, правадніком установак пэўнага соцыуму, фарміруючых, у свою чаргу, індыўідуальныя і групавыя ўстаноўкі. Індыўідуальныя матывацыі і формы паводзін могуць быць прыняты соцыумам, калі яны ўяўляюць сабой варыяцыі ў азначаных межах.

На фоне ўзмацнення сацыяльной стратыфікацыі грамадства ў спажыўца інфармацыі фарміруеца адчуванне ўключанасці ў кансалідуемую масавым інфармацыйным прадуктам (медыятэкстам) нацыянальную лінгвакультурную простору. медыятэкст мае сваім прыярытэтным прызначэннем адлюстраванне маўленчай рэчаіснасці ў сферы палітыка-ідэалагічных грамадскіх адносін. Асноўным семантыка-канструктыўным прынцыпам яго пабудовы традыцыйна лічаць спалучэнне экспрэсіі і стандарту, што абумоўліваеца вартаснай арыентацыяй перададзенай інфармацыі. У тэкстах СМІ на першы план вылучаеца ўжо вядомая апрабіраваная сінтагматыка Вельмі часта яна дасягае ўстойлівасці і лёгка аднаўляеца (таму з'явіліся

*Медыятэкст як каталізатор моўных тэндэнций і заканамернасцей*  
ВІКТАР І. ІЎЧАНКАЎ

так званыя газетызы газетныя метафары) Публіцыстычна спалучальнасць (медыясінтагма) набывае ўніверсальны афарыстычны характар яна паказвае на агульныя тыповыя ўласцівасці адміністрату́йна-камандная (*cістэма*) правячая (*эліта*) фінансавая (*алегархія*) ахвяры (*сталінізму тэрарарапызму*) ведамасныя (*інтарэсы*) эканоміка (*павінна быць эканомнай*) добразычлівая (*атмасфера*) цёплая (*сустрэча*) **сённяшнія (рэаліі) бягучы (момант)** на парозе (*будучага*) напярэдадні (*свята*) у мэтах (*удасканення павышэння*) змагацца за (*ўраджай*) **дасягнуць (намечанага)** дасягнуць (*вынікаў*) ацэнена (*на заслугах*) радавыя (*працаўнікі служачыя*) не спыняцца (*на дасягнутым*) транспартнае (*здарэнне*) прыняць (*з дакладам*) праінфармаваць (*аб работе*) планы (*развіцця*) закулісная (*гульня*) навядзенне (*парадку*) у ходзе (*сустрэчы*) ход (*выканання*) вынікі (*работы*) рэальны (*сектар эканомікі*) прагнозныя (*паказыкі*) павысіць (*эфектыўнасць*) хроніка (*апошніх падзеяў*) абноўлены (*склад*) шырокі (*спектр*) грандыёзныя (*змены*) прыняць (*меры*) высокія (*паказыкі*) высокапастаўлены (*дыпламат чыноўнік работнік*) з дакладных (*крыніц*) нябесная (*канцылярыя*) шэраг (*мерапрыемстваў*) пажаранебяспечная (*сітуацыя*) пранесці (*праз жыццё стагоддзі*) вывераны (*час*) правераны (*жыццём часам*) знамянальная (*дата падзея*) дзень (*заснавання*) старонкі (*гераізму*) духоўнае (*развіццё*) ганарыцца (*сынамі дачкамі*) вытворчыя (*дасягненні*) наяўны (*патэнцыял*) павялічыць (*аб ём*) прыцягненне (*інвестыцыі*) заўвяваць (*аўтарытэт*) рэжым (*пастаянны гатоўнасці*) прыцягваць (*да адказнасці*) усенароднае (*свята*) цырымонія (*узнагароджання*) пераможцы (*спаборніцтваў*) сумесныя (*намаганні*) аказаць (*данамогу*) асаблівая (*удзячнасць*) увесль (*цывлізаваны свет*) канчатковая (*перамога*) складнікі (*поспеху*) і тысячи іншых

Сінтагматыка некаторых з такіх спалучэнняў слоў неправамерная На-прыклад словазлучэнне *наяўны патэнцыял* („Выказваю ўпэўненасць што выкарыстоўваючи наяўны патэнцыял вы і ў далейшым будзеце забяспечваць зладжаную і стабільную работу працоўных калектываў на карысць роднай Беларусі” (Лукашэнка 2002) напоўнена семантычнай неадпаведнасцю па семнім (монасемічным) і семенім (полісемічным) параметрах Ключ да такога памылковага ўжывання даюць слоўнікі

Лексема *наяўны* мае семнае напаўненне ‘які ёсьць у наяўнасці’ дзе *наяўнасць – 1)* ‘присутнасць знаходжанне існаванне’ 2) ‘фактычная колькасць чаго-небудзь у даны момант’ (Глумачальны слоўнік...1979: 344)

Асістэмная з гледжання логікі трактоўка лексемы *найяўны патэнцыял* даеца ў Тлумачальным слоўніку беларускай мовы ў пяці тамах на старонцы 112 ‘сукупнасць найяўных магчымасцей сродкаў у якой-небудзь галіне сферы’ дзе у сваю чаргу *магчымасць – 1)*‘то што можа пры пэўных умовах адбыцца ажыццяўіца здзеісніцца’ 2) ‘сродкі умовы неабходныя для здайснення чаго-небудзь’ 3) толькі множны лік ‘унутраныя сілы рэсурсы здольнасці’ (Тлумачальны слоўнік... 1980: 112). Найбольш прыдатнай няягледзячы на ірэальнасць свайго праяўлення (маюцца на ўвазе ўяўныя ўнутраныя сілы магчымасць) для маўленчай сітуацыі *найяўны патэнцыял з’яўляецца* трэцяя сема семемнага поля ‘унутраныя сілы рэсурсы здольнасці’ аднак яна абмежавана граматычна Здаеца паводле лінгвістычнай арганізацыі словазлучэнні тыпу *найяўны патэнцыял дасягнуць намечанае немагчымы* аднак яны трывала ўваходзяць у газетна-публіцыстычную лексіку функцыянуючы асістэмна што заўважае далёка не кожны носьбіт мовы.

Аналізаванае словазлучэнне падае панарамную карціну той маўленчай рэчаіснасці якая ўладарыла на працягу ХХ стагоддзя экспліцыйная нявыражанасць энтрапічнасць завуаляванасць двухсэнсоўнасць вербальнага зна-ка спрыяла ўвядзенню ў маўленчую практику неправамерных сінтагмаў

Тэзурус журналіста сінтагматычна абумоўлены выбіцца з поля яго дзеяння – не простая задача для творчага чалавека Аднак калі гэта і ўдаецца то і тут павінны захоўвацца супамернасць і паслядоўная суаднесенасць сінтагматычна абумоўленага публіцыстычным стылем кампанента і адвольнага словаўжывання Журналіст як стваральнік тэксту вельмі залежыць ад кадыфікаваных у сінтагматыцы выразаў якія „праклалі” сабе семантычны шлях і «загіскавалі» яго частотным прымяненнем

Сінтагматыка публіцыстычных тэкстаў такім чынам зададзена функцыянальным стылем больш строгая і іерархічна арганізаваная Кожнае фіксаванае ўжыванне паўстае «адрэзкам уяўнага свету» узаемапраектаванага на грамадства Медыясінтагма вобразна кажучы па фрагментах канструюе рэчаіснаць у якой жыве і творыць журналіст

Журналіст – камунікатыўны лідар, таму ўменне прачытаўца маўленчую сітуацыю, прадбачыць працэс яе разгортвання, разумець суразмоўцу і прагнаваць вынікі кантактавання не менш важнае, чым „аддзяляючы зерне ад жыцікаў, публікаваць жыцікі” (Фихтелиус 1999: 9). Умець скарэктаваць маўленчую падзею, знаходзячы ісціну, ёсьць вызначальная якасць прафесіі журналіста. Толькі раўнапраўны, суб'ект-суб'ектны дыялог з чытаем

*Медыятэкст як катализатор моўных тэндэнций і заканамернасцей*  
ВІКТАР І. ІЎЧАНКАЎ

дасягне поспеху, калі *homo eloquens* бачыць свайго суразмоўцу такім, як ён сам, – жывым, дзейным, актыўным суб’ектам, а не чыстым лістом, які трэба спісаць, пустым сасудам, які трэба запоўніць. Паступовая рэалізацыя гэтага імператыву зменіць канцэптуальную карціну вербальнага выражэння грамадства і, як паказвае час, ужо стварае спрыяльныя ўмовы для ўзнікнення новай маўленчай фармацыі, дзе мове СМІ належыць роля катализатора моўных тэндэнций і заканамернасцей.

### Літаратура

- Божелко Т., 1909а, *О книжномъ бѣлорусскомъ языкѣ?*, „Крестьянинъ” № 25, 4 іюля.  
Божелко Т., 1909b, „Нашей Ніѣ”, „Крестьянинъ” № 29–30, 28 іюля.  
Б?лорусь, 1909, *Самоучитель польского языка*, „Крестьянинъ” № 26, 8 іюля.  
Лукашэнка А., 2002, *Жыхарам горада Слоніма Гродзенскай вобласci*, „Звязда” № 214–215, 6 вер.  
Майерс С., 2002, *Глубина сопротивления. Взгляд на ту сторону чеченского фронта*, „Советская Белоруссия” № 206, 28 авг.  
Манкевич Е., 2002, *Панацея становится ядом. Справятся ли белорусские фармацевты с нашествием „акул” мирового рынка*, „Рэспубліка” № 105–106, 17 мая.  
Міндалёва І., 2002, *Дарагія мае старыя... Яны сустрэліся, „размяняўшы” восьмы дзесятак. І закахаліся, як маладыя...*, „Звязда” № 161, 11 ліп.  
Нікалаева Н., 2002, *Купляйце беларускае! Сучасная касметалогія патрабуе ад стваральнікаў касметычных прэпаратаў „рэвалюцыйных” падыходаў*, „Звязда” № 79–82, 23 кастр.  
*Отъ редакцii*, 1909, „Крестьянинъ” № 25, 4 іюля.  
Потребин А., 2002, *Сколько стоит прироста? Выговор правительству: против, воздержался?*, „Рэспубліка” № 105–106, 17 мая.  
Пугачевъ Е., 1909, *Паны обид?лись*, „Крестьянинъ” № 31–32, 28 авг.  
Тлумачальны слоўнік беларускай мовы, 1979, т. 3, Мінск.  
Тлумачальны слоўнік беларускай мовы, 1980, т. 4. Мінск.  
Фихтелиус Э., 1999, *Десять заповедей журналистики*, Стокгольм.

### *Media text as a catalyst for linguistic trends and patterns*

The article investigates the functioning of the Belarusian language in Belarus media, defines the role of language in the formation of a media trend in the situation of bilingualism, and shows the effect of information technology on journalism.

Keywords: *media text, the Belarusian language, media, trends and patterns*.